



## ГАЛЬШАНСКІ ЗАМАК

Першая ўзгадка пра мястэчка Гальшаны адносіцца да 13 стагоддзя. Згодна з паданнем, пабудаваў яго Гольша (Ольша) — ад гэтай асобы і пайшоў род князей Гальшанскіх.

І былі ў гэтым родзе неверагодна прыгожыя жанчыны. Яны становіліся жонкамі вялікіх князёў літоўскіх, каралей польскіх і іншых знакамітых магнатаў.

Адзін з іх — Павел Сапега — і пабудаваў чароўны замак. Падобных не было



на ўсіх беларускіх землях. У свой час ён лічыўся самым прыгожым замкам ва ўсім Вялікім Княстве Літоўскім.

Магутны і раскошны быў гэты палац са шматлікімі пакоямі, сцены якіх былі ўпрыгожаны фрэскамі і ляпнінай. Тут ладзіліся шыкоўныя балі і прыёмы знатных гасцей.

І хаця да нашых дзён ад Гальшанскага замка захаваліся толькі руіны, мы можам уявіць яго веліч. Дапаможа ў гэтым віртуальная 3D-экскурсія.

Але не толькі незвычайная прыгажосць прыцягвала ўвагу да замка. Сцены яго аваяны паданнямі. Па разбураных калідорах і дасюль ходзяць сапраўдныя прывіды! Прынамсі, так сцвярджаюць турысты, рэпарцёры і краязнаўцы, якія пагадзіліся пераночыць там.



Адна з загадак Гальшан — стары млын. Захаваліся ад яго толькі пустыя сцены і нейкае падабенства даху. Але ж па начах там можна пачуць рыпенне жарнавоў, перамовы млынара з кліентамі, конскае ржанне.

А яшчэ тут можна сустрэць Белую Панну і Чорнага Манаха.



Адна з самых старажытных легенд распавядае, што пры будаўніцтве касцёла пры замку адна са сцен пастаянна разбуралася. Ніяк не маглі будаўнікі ўзвесці гэту сцяну. А тэрмін здачы касцёла набліжаўся. Тады вырашылі па страшнай традыцыі прынесці ахвяру — замураваць у сцяну чалавека.

Самаму маладому будаўніку жонка прынесла абед. Яе і вырашылі замураваць. З таго часу сцяна не абрушылася ні разу. Але ў калідорах манастыра з тых часоў лунае душа гэтай дзяўчыны. Мясцовыя так і празвалі яе — Белая Панна.

Іншы прывід — Чорны Манах. Гэта, як распавядае паданне, душа бязроднага маладога хлопца, які пакахаў знатную князёўну — Ганну-Гардзіславу Гальшанскую. І яны патаемна сустракаліся па вечарах.



Пра закаханых даведаўся бацька Ганны. І па жорсткіх традыцыях таго часу загадаў замураваць юнака ў адну са сцен замка.

ГЛЯДЗІЦЕ ЯШЧЭ:

✘ 3D-тур па Гальшанскім замку <https://youtu.be/5YGulF-FF10>

✘ 3D-тур па Крэўскім замку <https://youtu.be/0ciWVz-9rCl>

Стаўце відэа на паўзу і націскайце левую кнопку мышы. Утрымліваючы, рухайцеся ёй па маніторы, каб разгледзець замак звонку і ўнутры, прайсціся па ім.